

Торфу—максымум сіл і ўвагі

Учора ў «Звязь» атубілісанага гаспадарка ЦК КП(б) і СНК БССР дырэктарам, тэрфікам і савяртарам штармактываў торфазаводаў і паста-мова СНК аб устапаўноных пераходна-га сцягу за лепшыя выкананне плану торфаспрацовак.

Апавядаўшы ход дзяленняў торфу, ЦК і СНК настанавілі, што «торфазаводы Беларусі цэнтруца ў хвасце торфаспрацовак на Савое».

Гэта ўказанне ЦК і СНК павінна прымацца да сёбе ўвагу ўсіх партыйных, гаспадарчых, прафесіянальных, камсамольскіх і савецкіх арганізацый, усеі пралетарскай грамадзянскі.

Трба пярэда паміцца, што торф адтрымае выключна важную ролю ў павышэнні вытворчасці БССР, у гаспадарчым развіцці краіны. Мярдуца з тым, што на адной толькі савецкай БССР пастаўлена ўжо больш 130 тысяч тон—піль невяста. Неадвольна былія неадвольна мори на ліквідацыі гэтага габягана адставак.

Паставоў СНК устаноўлен пераходны сцяг для лепшых торфазаводаў. Задача кожнай партыйнай і прафесіянальнай арганізацыі—неадвольна разгарнуць шырокую масавую работу на папулярызацыі і даведзенні дырэктывы ЦК і СНК да шырокіх мас, разгарнуць сацыялістычныя формы працы, па-большавіцку ўстаць за сапраўднае ажыццяўленне павышэння ўвагі тав. Сталіна.

Ін стаць справа з забеспячэннем торфаспрацовак рабочай сілай? Неадвольна. Заводы БССР павінны забяспечаны толькі на 80 проц. Асноўнай прычынай згубленасці тав, што многія заводы (Асіторф, «Большавік», «Чырвоны сцяг» і інш.) набор рабочых прывілі фармілава, неаграмадзана. У выніку значная частка за перабытых зусім не звыкла на работу. У некаторых мясцох заключеныя дагаворы з камсамольскімі падмалява фарміліямі складаным сямейна-свадзінным паводзі працаваць.

Многія заводы арганізавалі на выдольна забеспячэння належна бытавыя ўмовы для рабочых. У радары выдольна (Асіторф, «Большавік») жылі

левыя ўмовы неадвольна, не павышэння ані сцяг справа грамадзянска харчаваньня. Амаць іні адрін торфаволаў па разгарнуў па-сапраўднаму самаагатаўчых апаратаў, не арганізаваў пры стаўлоўх ажырмачых пунктаў, не займаюцца трыагатаўляй.

Між тым большасць торфаспрацовак знаходзіцца ў глыбіных сельскіх пунктах, што складвае для разгарнвання самаагатаўчых і жалтааааа гандлю сярнячых ўмоваў.

Прадукцыйнасць працы ў валькіх ступені залежыць ад правільнай расстаноўкі рабочай сілы, ад выразнай арганізацыі працы. Аднак, на гэтым частку сёды шчы пмаць недахопаў.

Сапраўды, чым ішым можна вытумаць неадпульна слабае выкананне вытворчых заданняў павод тымі участкам, бригадам, дзе неадхат рабочай сілы не адтрымаць.

Трба арганізаваць працу тэрфікаў так, каб кожны адрываў пэўную аддаснасць за дараўноўна іму работу, каб абавязка ў працы, дорадые машыны, інструментаў і прымаць была поўнасьцю ліквідавана.

Механізацыя—адна з разпачоўчых умоў выканання плану торфазаводчых. Гэта асабліва падвысольна ў талеграме ЦК і СНК. У трыагатаўчых, валькіае знааючыя дабава абавязкова ўведзеныя прадукцыйнага плана гэтаў змены, поўнае скарыстанне ўсіх машын.

На заводах БССР дабава механізацыя, аднак, каэфіцыент скарыстання машын вельмі нізкі. З прычыны дрэпнай якасці змавога рамонту, частка машын вылаа са строю. Палажкі і тахачыны неадвольна параджаюць праоті. Асабліва моцна дзе сабе адчуваць неадпульна маруднае перасоўвакне машыны. Замест мінут, тут традыцыя гадзіны.

Правільнае размераванне функцый паміж членамі бригады—аднаўна ўмова хуткай перасоўкі і устапоўкі машын.

Праоті машын бываюць на толькі з прычыны маруднасці перасоўкі. Асабліва ў бгучым рамонце тавасма дае сабе адчуваць. Амаць на ўсіх заводах рэмонцныя савесары ня маюць пярэда заматываных са сабой машын. Трба рашуча пакончыць з

За другую пладінеўку па БССР засеяна на 111.000 га менш чым у першую НАВАРСТАЦЬ ПРАПУШЧАНАЕ У БЛЖЭЙШЫЯ ДНІ

ПА БССР НА 10 ЧЭРВЕНЯ ЗАСЕЯНА (у га і проц.)

УСІХ КУЛЬТУР		Збожжавых		Тэхнічных		Бульбы		Кармоўх траў	
1932 год	2.078.480	77,6	1.065.023	86,9	248.970	68,2	565.250	81,5	81.780
1931 год	1.855.950	74,4	989.716	86,2	205.371	72,9	501.528	76,9	69.031

ЗВОДКА НКЗБ

аб ходзе слябы па радах БССР на 10 чэрвеня 1932 г. у тым ліку ў проц.

НАВА РАЙОНА	Устаў на аснове года працаў у проц.	Збожжавых	Тэхніч.	Бульбы	Карм. культур	Траў
Паўднёвая зона:						
1. Жыткавіцкі	116,2	138,1	138,6	61,8	10,5	6,0
2. Турэўскі	105,0	112,4	138,9	46,2	87,0	24,0
3. Барыўскі	94,8	93,3	104,3	108,8	93,6	48,4
4. Вельчынскі	94,8	121,0	99,2	76,4	89,6	64,8
5. Пярэньскі	92,9	107,2	105,1	53,1	71,4	32,2
6. Сярабінскі	92,9	110,3	102,8	55,7	92,6	47,5
7. Гусіскі	92,1	105,8	93,8	92,7	96,6	45,7
8. Пухавіцкі	86,5	105,5	92,6	78,1	79,7	38,1
9. Койданаўскі	81,9	93,9	89,3	63,7	88,3	25,3
10. Лоеўскі	74,9	70,5	100,5	39,3	86,9	22,4
11. Рагачоўскі	72,2	80,8	77,2	40,0	78,0	26,2
12. Мамарыўскі	70,3	74,5	70,0	62,4	78,3	35,0
13. Гомельскі	70,0	90,0	111,0	37,5	63,7	19,8
14. Віцебскі	69,9	65,5	100,5	50,2	86,2	34,4
15. Нараўлянскі	69,3	79,6	77,3	15,0	73,3	37,2
16. Рэчыцкі	69,3	71,5	89,3	20,8	60,1	23,2
17. Кірэвіцкі	68,2	77,5	73,9	25,0	78,5	27,8
18. Пярэаўскі	68,2	76,3	83,5	61,8	62,1	35,5
19. Жлобінскі	66,6	66,2	78,0	43,8	76,5	18,9
20. Веткаўскі	66,6	66,2	78,0	43,8	76,5	18,9
21. Лядоўскі	63,7	80,4	120,0	25,0	70,6	29,5
22. Уваравіцкі	62,7	60,4	76,5	15,3	68,3	4,4
23. Камаўскі	61,6	67,9	64,2	42,8	72,6	20,9
24. Мядзельскі	60,4	66,0	77,1	23,1	61,0	21,0
25. Нараўлянскі	47,9	47,3	64,9	25,5	62,2	14,7
Устаў на аснове	74,1	82,8	86,0	31,3	78,0	39,7
Цэнтральная зона:						
1. Чыр.-Слабодскі	100,7	97,8	102,5	99,0	111,0	62,2
2. Касцюкоўскі	96,9	84,3	88,4	8,4	98,8	30,9
3. Вукаўскаўскі	95,0	104,0	87,5	65,1	92,0	32,8
4. Чэрвеньскі	92,1	104,0	84,9	42,0	89,8	40,9
5. Крычаўскі	89,0	99,9	85,7	75,2	93,0	45,3
6. Капыльскі	88,2	116,2	66,3	60,0	78,4	30,2
7. Асіповіцкі	87,5	99,3	75,5	75,2	84,0	25,8
8. Горадніскі	87,3	94,0	81,8	74,2	89,3	39,6
9. Гродніскі	87,1	105,1	71,7	35,9	91,9	32,0
10. Мінскаўскі	86,8	102,5	72,5	69,0	91,7	12,5
11. Ляхавіцкі	86,3	87,1	87,1	62,3	111,7	20,4
12. Шклоўскі	83,8	93,1	65,9	73,2	95,1	20,9
13. Барысаўскі	83,4	95,6	57,9	91,0	72,9	28,7
14. Мядзельскі	83,1	111,6	161,3	—	78,2	30,3
15. Мінскаўскі	82,6	84,4	92,8	40,4	88,2	23,5
16. Кірэвіцкі	82,5	88,7	74,1	45,0	92,6	35,1
17. Кірэвіцкі	82,5	87,8	63,7	73,2	92,5	46,7
18. Сіверскі	81,9	91,5	67,1	65,2	84,8	53,6
19. Племчаніцкі	81,9	90,9	62,8	42,8	99,7	21,8
20. Чаускі	79,1	90,9	62,8	42,8	99,7	21,8
21. Лядоўскі	77,9	96,1	62,9	62,5	89,9	29,6
22. Барысаўскі	77,1	82,2	80,6	74,4	81,9	14,1
23. Вукаўскаўскі	72,9	87,5	78,8	46,9	78,2	24,0
24. Вукаўскаўскі	71,6	79,8	86,8	35,3	78,1	13,8
25. Талачынскі	71,5	89,5	37,5	49,4	81,0	54,4
26. Чырвонапольскі	71,2	86,1	54,3	22,1	80,0	33,7
27. Прапойскі	71,1	74,9	80,3	20,8	76,5	4,5
28. Віцебскі	70,8	76,9	43,4	59,2	78,6	12,8
29. Старадароскі	66,1	83,0	60,5	43,8	61,5	15,9
30. Пухавіцкі	65,9	76,8	58,7	48,2	67,6	25,2
31. Койданаўскі	65,0	74,7	60,7	43,3	77,7	47,3
32. Смалевіцкі	61,0	65,3	61,0	53,5	65,6	21,9
Устаў на аснове	79,1	88,7	72,9	44,3	83,8	36,4
Паўночная зона:						
1. Аршанскі	89,0	105,8	86,8	43,3	87,4	47,0
2. Полацкі	86,4	102,6	79,7	—	92,8	46,0
3. Рэчыцкі	80,8	98,8	78,0	—	88,5	34,3
4. Лельчанскі	79,4	88,5	82,6	—	75,6	44,4
5. Гарадніцкі	77,2	90,0	69,0	—	79,6	34,7
6. Сураскі	76,8	105,1	67,6	—	69,6	11,3
7. Вушацкі	76,1	86,1	60,3	—	102,9	17,3
8. Спрыноўскі	75,6	81,9	65,0	—	64,9	64,2
9. Дрысаўскі	74,8	77,4	69,2	—	80,1	25,4
10. Лельчанскі	74,2	88,7	65,4	—	80,0	27,0
11. Селіцкі	72,7	68,5	72,9	—	78,1	28,8
12. Лядоўскі	72,0	83,6	62,9	—	92,1	55,1
13. Чашніцкі	71,7	79,4	62,8	—	82,4	22,9
14. Астравіцкі	69,3	84,0	55,7	—	87,7	34,9
15. Ветліцкі	69,3	92,7	35,1	—	74,8	35,5
16. Віцебскі	69,3	78,3	61,0	—	60,8	48,9
Устаў на аснове	76,7	88,7	67,6	47,3	88,2	37,0
Устаў па БССР	77,8	86,9	72,4	41,7	81,5	34,6

УВАГА: па Пухавіцкім, Брагінскім, Камаўскім, Лядоўскім, Нараўлянскім і Рэчыцкім раёнах весткі даны на 5 чэрвеня.

Кіраўні пасевороб НКЗБ ТАРАСЕВІЧ.

У ДЭКАДНЫ ТЭРМІН СКОНЧЫМ ПАДПІСКУ ў ГАРАДОХ

Ход рэалізацыі пазыкі на гарадох БССР (на 13 чэрвеня—у тысячах руб.)

ГОРАД	Заданае	Рэалізавана	Проц. выканання
1. Гомель	6.025	2.454	40,7
2. Менск	10.000	2.902	27,2
3. Рэчыца	1.073	0.120	11,2
4. Могілёў	3.045	0.101	6,3

Сацэаборніцтва заводаў гор. Менску

НАВА ПРАДПРЫЕМСТВА	Прац. у выдольна прац.	Прац. у выдольна прац.
1. «Большавік»	100,3	99,0
2. «Кастрычнік»	95,0	89,0
3. «Ударнік»	75,0	86,0
4. Друкарня імя Сталіна	78,0	72,5
5. Завод імя Молатава	51,0	42,5
6. Імя Варшавы	49,0	37,7

За ўвага—па друкарні імя Сталіна і заводу імя Варшавы даны выдольна адставакны лічы, якія рывыходзяць з мінулым.

Першыя 3 дні падпіскі ў Барысаве

Барысаў (Наш. нар.). За першыя 3 дні на пазыку «4-я, завяршальны» па гор. Барысаве падпісалася 3.130 рабочых і служачых на суму 317 тыс. рублёў. На першым месцы па горадзе ідзе макаронавая фабрыка імя Лёзіна, якая шэфства над ашадкасаў. На гэтай фабрыцы ахоплен падпіскаў ужо 91 проц. рабочых на суму 18.150 руб., што складае 85 проц. агульнага фонду зарплатаў. На Барысаўскім камбінаце за тры дні ахоплены падпіскаў 660 ч. на суму 53.300 руб. На туде імя Дамбала падпісалася 630 рабочых на суму 53 тыс. руб. Стары рабочы т. Зільберштэйт, які атрымлівае 175 руб., падпісаўся на 225 руб. і выкапаў на сацэаборніцтва ўсіх маладых рабочых.

Рад прадпрыемстваў дагэтуль не разгарнулі шыкай работы вакоў рэалізацыі пазыкі. Напрыклад, не пачата падпіска на заводзе імя Розы Люксембург і на фабрыцы «Прадвіртч».

Ізвестна Немецкая сельсавету вступілі сустрэчэна лічы падпіскі, якая на 1.000 руб. перавышае кантрольнае рэаліза.

5-ты дзень рэалізацыі пазыкі «4-ты завяршальны»

Пераходны сцяг—лепшаму прадпрыемству

Менгарком КП(б)Б паставіў устанавіць пераходны сцяг імя Менгаркому, гарпрафсавету і гарсавету для лепшага прадпрыемства, саўтату і талтаааа, які на аснове шырока праведзенай агітацыйна-масавай работы ў ўдарнай пра-

Прывітаньне чырвонасьцяжнікам «Большавіку»

Менгарком КП(б)Б вітае рабочых, ІТР і служачых чырвонасьцяжніага заводу «Большавік» са скамчэннем за 2 дні ў асноўным падпіску на пазыку «4-ты, завяршальны». Гэтых перамоў вы дабіліся дзякуючы ўмыванню большавіцкай мэтаўды сацэаборніцтва і ўдарніцтва ў вайшай пасылкавай барацьбе за выкананне прафінансіру, дзякуючы шырока праведзенай агітацыйна-масавай работе ў ўдарнай пра-

107,1 проц. месячнага фонду

У выніку ўдарнай работы і разгортавання сацэаборніцтва коўаў закоў рэалізацыі, падпіскаў ахоплен уресь кааектыву, за выключэннем 19 чалавек, якія знаходзяцца ў камандзіроўцы і адпусках. Месячны фонд зарплатаў іх—9.650 руб. Падпіска дага 10.345 руб.—107,1 проц. На буксір узяты шыфравальна-манітажым коў, які адстаў у параўнаньні з іншымі.

Ударнікі «Кастрычніка» паказваюць узоры падпіскі

«Варшавяцаў» выключна на сацэаборніцтва фабрыку «Кастрычнік» на сацэаборніцтва рэалізацыі пазыкі «4-га, завяршальнага». У першы дзень дзясятні падпісчых лістоў былі паміж прывітаньнямі, лічылі і падпіскаў рабочых. Бригада камсамольскай і студэнтскай Гаспадарка-разрахоўнаваа бригады 3-га аграгату падпісачы на 110 проц. 225 руб. месячнай пазыкі да ў пазыку рабочыя камсамольска 1-га аграгату тав. КРУЦЬКО.

Большавіцкая воля і энтузіязм перамаглі

Гомель. Абедзве пераможны... На валькіх пладіноўцы паміж механічымі і вагонным прахам заводу імя Лянуцінага сабраўся дух з пазыкаў тэаіаіны рабочы кааектыву. Мітынг прысвечаны вытумачу пазыкі «Чацьвертага, завяршальнага».

Вольнасьці сустрэаюць ударнікі мітынгу заводу імя Розы Люксембург

Тав. Казлоўскі—перадачы рабочы—ударнік—прадстаўляе для ўзнагароды ордэнам працоўнага сцягу. Ін падпіскаўся на пазыку «Падпіска—за чатыры гадзі» на 150 проц. месячнай пазыкі. Ін пачаў абшчынаў пазыкі «3-ці рашучы» таксама на 150 проц. Тав. Кісьлёвскі—ударнік зборнага пачаў—рашучы аб тым, што яго бры-

Чырвоная Дошка

рабнаў, якія па ўдарнай працы 3-ю большавіцкую слябу, мабілізавалі масы, выкараці і перавыкараці пасевныя планы.

1. Жыткавіцкі—116,2 проц.
2. Турэўскі—105,0 проц.
3. Чырвона-Слабодскі—100,7 проц.

Чорная Дошка

Некаторыя партарганізацыі не зрабілі належных палітычных умоваў з паставоў бюро ЦК КП(б)Б ад 27 мая, да гэтага часу не ўсыядалі ўсёй валькіскай работы па скамчэным і поўным выкананні пладінаў 3-й большавіцкай валькіскай.

За слабую перабудову работы па-новому, за рэаааа апрацаўнае кіраўніцтва кодам пасевнай, за адсутнасць большавіцкай барацьбы ў выкананні пасевулінаў пладіама на чорнай дошцы:

Працоўныя спажываўца забяспечыць гароднінай

У сталовах Менскага ЗРК «Мета-літ» кожна можа купіць туюж у адзінаце за 40 коп. У асаблівым б'юджэце гэтага, цыбуля і іншыя гародніны гародніна.

Пайшчы ЗРК фабрыкі «Востры-ск», друкарні імя Сталіна, Бабруйскага дравапрацоўчага камбінату і іншых дзель бачыць рэспубліку гародніну.

Прычына тут крыюцца ў тым, што срод многіх работнікаў кааперацыйнай сістэмы не ліквідавалі лічбы ўтрыманні настраі, падае, што гародніну завязуць, а таму няма аб'ём турбаванца. Такія работнікі не разумеюць, або яны хочун разумець, што набылі і арганізавалі гародніну вучасткі работнікаў саблюдэння—адна з найбольш палітычных задач.

Чаму на многіх кааперацыйных крамах такіх буйных прадаростных дэпартаў Беларусі, як Менск, Гомель, Віцебск, Барысаў няма раньняй гародніны.

На гэта запытаўшы не адна з работнікаў Беларускага гародніны на можа даць такогага адказу.

У Беларускага гародніны б'юджэце «на-лічбы», але няма жывой апрацоўчай работні. Прадгарадніна паспяла, а Беларускага гародніна ўсё лічбы прапрацоўвае пільны. Апарат гэтай арганізацыі на мае нікага ўдзелу ў аб сапраўдны станавіцца на мясцох. Спавядваючы на тое, што цэнтры пільнара пераходзіць у лічбы кааперацыйнае з'явілі, Беларускага гародніна на кіруе гэтым з'явілі на такім адказным вучастку, які саблюдэння гароднінай, пры гэтым непазвартлі-васці.

Ударная задача ўсіх кааперацый-ных арганізацый і ў першую чаргу загатоўчыя — па-хату выпрысн буйнейшых пельхомах ўжо ў пачатку гародняй кампаніі, разгарнуць бой на фронце загатоўчы, за поўную рэаліза-цыю ўраджаю і давадзіць гародніну да спажыва.

Паспех будзе вырашаць здоль-насць таго, ці іншага кааперацыйна-га з'явілі прапавіць на-новому, у адпаведнасці з новай абстаноўкай.

Побач з загатоўкамі на централіза-цыяны пільны, як ніколі спажываюцца кааперацыя абавязана разгарнуць за-купкі ў калгасках, калгасніках і ў пра-цоўных адпаведнасці ў глыбінных вучастках гэтай часткі прадуцтва, якая вастапа па сяла выкарыстання кан-тракцыйных дагавароў.

Асабліва гэта датычыць рабочую ка-аперацыю тых гародняў, якія цалкам на будучы ўзяты на централізацыяна-е абслухванне. Трэба рашуча пачаць у ўтрыманні настраі пільных кааперацыйных арганізацый, якія ў мінулым годзе прышлі ў рэзе месц да зрыну саблюдэння гароднінай.

Змяняюць абавязальнасць па кантрактах плодгарадніны

Для палітычных калгаснікам і ад-наасобным працоўным сялянам магчы-ма найбольша рэалізацыю свай гандля на берагах рынках і ў кал-гасках крамах СНК СССР паставілі ў змяненні абавязальнасць калгасоў, а таксама калгасніках і аднаасоб-ных працоўных сялян, прышлі імя на кантракты гародніны ўраджаю 1932 году, з 4.400 тыс. да 1.750 тыс. тон; па кантрактах пільнара сем-чак—з 283 тыс. тон да 170 тыс. тон і па кантрактах вільнара ста-лонага—з 37 тыс. тон да 12 тыс. тон.

Закантрактаваная плодгарадніна спрыяе рэалізацыі выкарыстання для забя-спечэння працоўных пільнара і адна-асобных працоўных пільнара ў ўтрыманні ка-аперацыя з'явілі і забяспечэння сы-рычна-вадаровай прамысловасці і су-шыльных загатоўчы.

У першую чаргу з'явіюцца, або зусім з'явіюцца абавязальнасць па кантрактах і прыгарадных раёнах мысловай кааперацыі і г. д., варош-не разгортваюцца калгаснага гандля лічбы мацней укаране прылічмы гас-падарачага разрачуку ў работу калгас-саў. Усё гэта нясуменна створаць шырокую базу для даўняша ўмаца-вання калгаскай гаспадаркі.

Калі ў пачатковай стадыі пільна да-пушчальнае апрацоўваць пільнага гандля да ўважліва прадуцтва і сіл сель-скай гаспадаркі на базе індывідуаль-най гаспадаркі, дык разгортваюцца кадранага гандля, лічбы рэалізацыя намі на апошняй стадыі пільна, пасу-ражы магучым стымулам да новага ўздыму сельскай гаспадаркі на пры-кладна і інтэрэсамі ўмацавання са-мога загатоўчага апарату і разгорт-вання савецкага гандля.

У першы, калі ішчы дробная сіл-насна гаспадарка пераважвала ў нашай краіне, збытвая с.т. каапе-рацыя і спажываюцца кааперацыя былі тымі асноўнымі каналамі, па якіх дзяржава праводзіла свае централіза-ваныя загатоўчы. Кааперацыйны апа-рат выступіў як пасярэднік паміж ад-наасобнымі гаспадаркамі і дзяржавай.

Ролю дзяржаўнага загатоўчага апа-рату ў той першы была назваўшы.

З ростам калектывізацыі і ў ро-згортцы паспяховага разгортвання саўгаснага будаўніцтва роля каапе-рацыйнага загатоўчага апарату ўсё больш і больш зусуваецца, уступаю-чы сваё месца дзяржаўнаму загатоў-чаму апарату.

З другога боку, ахон 1/4 сялянскіх гаспадарак калгасамі, магучым раз-маш саўгаснага будаўніцтва, бурны рост машына-трактарных станцыяў — прадэлялі новы патрабаванні да справы арганізацыі і рэгулявання за-гатоўчы.

Усё гэта паслужыла падставай да рэарганізацыі загатоўчага апарату (паставана СНК ад 13 лютага).

Гэта каронная рэарганізацыя за-гатоўчага апарату, вырашана на базе

Кожны ЗРК, ЦРК, ТСТ пільныя дзверды ўніць сабе, што паспех плодгараднінай кампаніі на ўмовах разгорнутага савецкага гандля забя-спеч пільна ад уласнай ініцыятывы, ад правільнага зручэння кожным кааперацыйным з'явілі паспяховы перад ім задач. У гэтай галіне ёсць вільнара магчымасці, пільна ад-наасобна пільна пад гародняй знахо-дзіцца ў аграмаджаным састары.

Разомны аб тым, што загатоўчы вараз не магчыма, бо калгас самі бу-дуць вывозіць прадуцтва на рынкі-насна, як апаратуістычнымі квали-фікацыя пільна. Калгасны гандля на ў акай мер на з'явілі пільна аб уласных загатоўчых спажываюцца ка-аперацыі. Наадварот, калгасны ганд-ля будзе стымулаваць рост каапе-рацыйных загатоўчы.

Рабочая кааперацыя пільна прас-вядзіць рад мерапрыемстваў па аса-назаных мадэрнізацыі ў арганіза-цыі калгаснага гандля шляхам саблюдэння ў адрыўцы зареў, па-латак, прадастаўлення калгасам складзін памішкаў для хавання імі пераважаных за дзень праду-таў і г. д.

Узмацняючы загатоўчы ў глыбінных пільна кааперацыя можа заду-паць гародніну і на рынках прамы-словых цэнтраў у момант асабліва вільна-ва прытоку тых прадуцтваў.

Надходзячы сезон масавага пасу-ражы плодгараднінай трэба су-строіць у пільна гародніна.

Мескі Каагарадтэст у гэтай га-ліне ўжо праводзіць работу. Буду-юцца новы засадачны пункт на 40.000 бочак гуркоў і паміраў, кваліфі-кацыя пункт на 500 тон капуса, 4 новыя крамы, рамагуюцца пільна-марма-ладзі і сушыльны заводы.

Неабходна, каб будаўніцтва пера-апрацоўчых пунктаў праводзілася больш фарсавана. Востры, які пасу-ражыць за месц, свядзель аб тым, што сістэма Беларускага гародніны, Бел-апрадгарадніны, многія кааперацый-ныя арганізацыі, на гледзячы на не-дахват кваліфікацыі для гародніны, пры-амацываюцца гэтай работні. Не адда-еца належна ўвага арганізацыі і раз-гортвання сеткі дробных перапра-цоўчых прадпрыемстваў, неапрадгара-дніны ў глыбінных сырычных масках.

Найбуйная тара зусім не забяспеч-вае патрабаванні надходзячых за-гатоўчых кампаніяў і перапрацоўчых плодгарадніны, асабліва па сістэме Беларускага гародніны і Беларуска-га гародніны. Райзай і Слудзім, Крумыскі і Гомельскіх раёнах пільна трыма-юць. Не прыгарадныя ў патрабнай меры кадры і транспарт.

Найбуйная тара зусім не забяспеч-вае патрабаванні надходзячых за-гатоўчых кампаніяў і перапрацоўчых плодгарадніны, асабліва па сістэме Беларускага гародніны і Беларуска-га гародніны. Райзай і Слудзім, Крумыскі і Гомельскіх раёнах пільна трыма-юць. Не прыгарадныя ў патрабнай меры кадры і транспарт.

Змяняюць абавязальнасць па кантрактах плодгарадніны

Для палітычных калгаснікам і ад-наасобным працоўным сялянам магчы-ма найбольша рэалізацыю свай гандля на берагах рынках і ў кал-гасках крамах СНК СССР паставілі ў змяненні абавязальнасць калгасоў, а таксама калгасніках і аднаасоб-ных працоўных сялян, прышлі імя на кантракты гародніны ўраджаю 1932 году, з 4.400 тыс. да 1.750 тыс. тон; па кантрактах пільнара сем-чак—з 283 тыс. тон да 170 тыс. тон і па кантрактах вільнара ста-лонага—з 37 тыс. тон да 12 тыс. тон.

Закантрактаваная плодгарадніна спрыяе рэалізацыі выкарыстання для забя-спечэння працоўных пільнара і адна-асобных працоўных пільнара ў ўтрыманні ка-аперацыя з'явілі і забяспечэння сы-рычна-вадаровай прамысловасці і су-шыльных загатоўчы.

У першую чаргу з'явіюцца, або зусім з'явіюцца абавязальнасць па кантрактах і прыгарадных раёнах мысловай кааперацыі і г. д., варош-не разгортваюцца калгаснага гандля лічбы мацней укаране прылічмы гас-падарачага разрачуку ў работу калгас-саў. Усё гэта нясуменна створаць шырокую базу для даўняша ўмаца-вання калгаскай гаспадаркі.

Калі ў пачатковай стадыі пільна да-пушчальнае апрацоўваць пільнага гандля да ўважліва прадуцтва і сіл сель-скай гаспадаркі на базе індывідуаль-най гаспадаркі, дык разгортваюцца кадранага гандля, лічбы рэалізацыя намі на апошняй стадыі пільна, пасу-ражы магучым стымулам да новага ўздыму сельскай гаспадаркі на пры-кладна і інтэрэсамі ўмацавання са-мога загатоўчага апарату і разгорт-вання савецкага гандля.

У першы, калі ішчы дробная сіл-насна гаспадарка пераважвала ў нашай краіне, збытвая с.т. каапе-рацыя і спажываюцца кааперацыя былі тымі асноўнымі каналамі, па якіх дзяржава праводзіла свае централіза-ваныя загатоўчы. Кааперацыйны апа-рат выступіў як пасярэднік паміж ад-наасобнымі гаспадаркамі і дзяржавай.

Ролю дзяржаўнага загатоўчага апа-рату ў той першы была назваўшы.

З ростам калектывізацыі і ў ро-згортцы паспяховага разгортвання саўгаснага будаўніцтва роля каапе-рацыйнага загатоўчага апарату ўсё больш і больш зусуваецца, уступаю-чы сваё месца дзяржаўнаму загатоў-чаму апарату.

З другога боку, ахон 1/4 сялянскіх гаспадарак калгасамі, магучым раз-маш саўгаснага будаўніцтва, бурны рост машына-трактарных станцыяў — прадэлялі новы патрабаванні да справы арганізацыі і рэгулявання за-гатоўчы.

Усё гэта паслужыла падставай да рэарганізацыі загатоўчага апарату (паставана СНК ад 13 лютага).

Гэта каронная рэарганізацыя за-гатоўчага апарату, вырашана на базе

Такое становіцца з падрыхтоўкай да плодгараднінай кампаніі ставіць над нагору правільную арганізацыю загатоўчы, прыём і захаванне, і мо-жа прынесці да выліка працэнту пільнава плодгараднінай і б'юджэ, што мела месца ў мінулым годзе.

Ішчы месці таку назад прызвучы ЦРК-РСІ БССР катэстатаў пільна ініцыятывае становіцца з падрыхтоўкай да плодгараднінай кампаніі і вызна-чыць рад практычных мерапрыем-стваў.

Неабходна, каб гэтыя мерапрыем-ствы былі безарганада праведзены ў жыццё. Да 1-га жніўня пільна былі падрыхтаваны складзін пільна-насна і хавальні. Беларускага гародні-на, Каагарадтэст і Трактарпрадтэст пільна забяспечыць арганізацыю пунктаў на пачатковай апрацоўцы гар-одніны неапрадгара, ў калгасках, у ад-наасобнасці з паставонай Савету Пра-цы і Абароны ад 8 красавіна г. д.

Пільна былі выканана дзвердына прызвучы ЦРК ад падрыхтоўчы да 15 ліпеня Беларускага, Саюзнага і Лесаапрадгараднінай неабходнай коль-касці тры.

Белкаапрадгара да дзвердына да 15 жніўня забяспечыць хавальні гародніны для грамадскага харча-вання на з'яві па ўсёй сваёй сіл-стэме.

Адаптацыя з гэтым трэба правесці неабходныя мерапрыемствы па рамонт-у і працадні над пільна шляхоў да чыгуначных станцыяў і складзін памішкаў, разгортвання крамянэй сеткі, па фарсаванні падрыхтоўчых кадры і г. д.

З 10 чэрвеня па 10 ліпеня ЦО «Права» разам з ЦРК РСІ СССР праводзіць масавы рейд-праверку ходу рэалізацыі гародняга ўраджаю, пільна-вачы з прапалачай кампаніяў і кан-трачы ўсімі з'явілі загатоўчы гарод-нінай. Мэта рейду-праверкі — выя-віць усіх тых, хто будзе гармошчы саблюдэння гароднінай прадаростных цэнтраў, дапамачы арганізацыі ўбор-кі і хуткай пільна гароднінай ра-бочаму спажыву.

У гэты рейд пільны ўключыцца ўсе кааперацыйныя арганізацыі, усе рабочыя грамадзкія фабрыкі і за-воды, увесць друк нашай рэспублікі.

Забяспечыць мадэрнізацыю ўраджа-у прыгарадных гаспадарак, поўна-сцю ўбраць гэты ўраджаў, шырока разгарнуць загатоўчы, арганізаваць перавозку, правільнае захаванне — важнейшыя ўмовы ў наладжванні беларускага саблюдэння рабочых гароднінай.

Змяняюць абавязальнасць па кантрактах плодгарадніны

Для палітычных калгаснікам і ад-наасобным працоўным сялянам магчы-ма найбольша рэалізацыю свай гандля на берагах рынках і ў кал-гасках крамах СНК СССР паставілі ў змяненні абавязальнасць калгасоў, а таксама калгасніках і аднаасоб-ных працоўных сялян, прышлі імя на кантракты гародніны ўраджаю 1932 году, з 4.400 тыс. да 1.750 тыс. тон; па кантрактах пільнара сем-чак—з 283 тыс. тон да 170 тыс. тон і па кантрактах вільнара ста-лонага—з 37 тыс. тон да 12 тыс. тон.

Закантрактаваная плодгарадніна спрыяе рэалізацыі выкарыстання для забя-спечэння працоўных пільнара і адна-асобных працоўных пільнара ў ўтрыманні ка-аперацыя з'явілі і забяспечэння сы-рычна-вадаровай прамысловасці і су-шыльных загатоўчы.

У першую чаргу з'явіюцца, або зусім з'явіюцца абавязальнасць па кантрактах і прыгарадных раёнах мысловай кааперацыі і г. д., варош-не разгортваюцца калгаснага гандля лічбы мацней укаране прылічмы гас-падарачага разрачуку ў работу калгас-саў. Усё гэта нясуменна створаць шырокую базу для даўняша ўмаца-вання калгаскай гаспадаркі.

Калі ў пачатковай стадыі пільна да-пушчальнае апрацоўваць пільнага гандля да ўважліва прадуцтва і сіл сель-скай гаспадаркі на базе індывідуаль-най гаспадаркі, дык разгортваюцца кадранага гандля, лічбы рэалізацыя намі на апошняй стадыі пільна, пасу-ражы магучым стымулам да новага ўздыму сельскай гаспадаркі на пры-кладна і інтэрэсамі ўмацавання са-мога загатоўчага апарату і разгорт-вання савецкага гандля.

У першы, калі ішчы дробная сіл-насна гаспадарка пераважвала ў нашай краіне, збытвая с.т. каапе-рацыя і спажываюцца кааперацыя былі тымі асноўнымі каналамі, па якіх дзяржава праводзіла свае централіза-ваныя загатоўчы. Кааперацыйны апа-рат выступіў як пасярэднік паміж ад-наасобнымі гаспадаркамі і дзяржавай.

Ролю дзяржаўнага загатоўчага апа-рату ў той першы была назваўшы.

З ростам калектывізацыі і ў ро-згортцы паспяховага разгортвання саўгаснага будаўніцтва роля каапе-рацыйнага загатоўчага апарату ўсё больш і больш зусуваецца, уступаю-чы сваё месца дзяржаўнаму загатоў-чаму апарату.

З другога боку, ахон 1/4 сялянскіх гаспадарак калгасамі, магучым раз-маш саўгаснага будаўніцтва, бурны рост машына-трактарных станцыяў — прадэлялі новы патрабаванні да справы арганізацыі і рэгулявання за-гатоўчы.

Усё гэта паслужыла падставай да рэарганізацыі загатоўчага апарату (паставана СНК ад 13 лютага).

Гэта каронная рэарганізацыя за-гатоўчага апарату, вырашана на базе

Дзеньнік ўсебеларускага з'лёту дэпутацкіх груп мэталапрамысловасці

На рэалізацыю пільнара 12 чэр-веня працягвалі абыя вострым работ-нікаў дэпутацкіх груп. Выказалася 9 чл.: тав. Зыцьвіцкі (Менск), Андрэйчы (завод «Рухавік Равалі-на», Гомель), Уман (завод «Камі-тэст», Віцебск), Вашневіч (Гомель), Крумы (прадстаўнік брыгады гандля «Лясостра»), Фэйгельман (Віцебск), Кірпічнікаў (Гомель), Фінель-штэйн (агулярная фабрыка, Віцебск), Кавалёў (супрат ЦОСБ).

Востры паспяховы з'лёту было перанесена на завод імя Варашылава, які з'яўляецца ініцыятывам абыя ўсебеларускага з'лёту. На гэтым паспяховым з'лёту рад дэлегатаў у-тым ліку дэлегаты заводу «Дзінама»

(Масква), «Красный Путиловец» (До-ниград) і інш.

Дэлегаты і работны заводу імя Ва-рашылава запэўнілі з'лёту, што ішчы з ішчы большай пільнара з'явілі чым да гэтага часу будзе з'явілі за са-блюдэння і добраахвотнае выкары-станне апарату для чорнай мэталагорні, якія распрацаваны на заводзе.

У кацы пільнара паспяховы з'лёту дэлегатаў з'лёту праведзена пад-шэка на пільна «4-та, заваршанага года пільнара».

13 чэрвеня работа з'лёту праходзі-ла ў сёлках. Працавалі тры секцыі: секцыя работнікаў за тэхніка-эканамі-чную пільнара, рацыяналізацыю вытворчасці і пільнара кваліфі-кацыя работных.

Задача арганізацыі жытніцка-га рабун—пільнара змагацца за ажыццэўленне прынятых пільнара, за перамогу ў конкурсе.

Кожны дзень месячніка пасыціць канкрэтная барацьбой за ўзорныя дарогі

Жытніцкім РК арганізаван штаб на правядзенні месячнага даро-нага будаўніцтва. Да кожнага сель-скага прымішана члену штабу для неапрадгара кіраўніцтва і жывой да-помогі ў рабоце. На месцы распра-на ўпаўнаважаны з раёнага ак-тыва.

Штаб паставіў уключыцца да ўсебеларускай конкурсу на лепшае правядзенне месячна-га з'лёту бездарожжа і вылікаем на сацыялістычнае саблюдэння Ла-гойскай раён.

РАЕННЫ ШТАБ ПА ПРАВЯ-ДЗЕННІМ МЕСЯЧНІКА.

На сыгналы „Звязды“—адказ кан-крэтнай справай

Ліст трыкутніка 8-га дарбудвучастку

Азнаёміўшыся з матэрыяламі «Звязды» (№ 130) аб пільнара ў рабоце 8-га дарбудвучастку, трыкут-нічкі лічбы іх даўна адпавядаючым сапраўднасці. Прыемна, што ў сваёй штурмавай рабоце мы не выстара-валіся на мабілізацыю масы на дзятнінавае саблюдэння будаўніцтва, што пільнара віктарыяны ўмоў тав. Сталіна не вылікаем пільнара практычнага ажыццэўлення ў штурмавай рабо-це.

У адказ на сыгналы «Звязды» аб-авязана забяспечыць сапраўдны ўраджаў трыма на дзятнінавым саблюдэнні будаўніцтва.

Баром на сабе паступны абавя-зальнасць: выкарыстанне пільнара на рас-шырэнне пільнара 15 чэрвеня. Поўнасцю скончыць умятку да 20 чэрвеня. Рацыянальна і з найбольш-шай эфектыўнасцю спрыяюць работу сілу і махаванні, даўняшны выпрацоўку іх на менш як на 25 проц. вышай нормы. Ішчы больш раз-гортнем сацыялістычна мэтады працы паміж брыгадамі і пільнара пільнара рабочымі. Партыйна-масавую і культурна-адукацыйную работу пільнара на адпаведную вышыню. Мы ставім пер-ад сабой задачу—дабіцца, каб на бы-

Правы апаратуісты будучы пра-ведчы пільнара адпавядаючы ад пе-раважаных дзятнінава загатоўчы, ад сістэмы пільнара таварыства-раду. Ішчы будучы ўсёлікі мерамі су-працоўка ажыццэўленню лініі партыі па выкарыстанне прыватна-і перакушчыкаў-спрыяючых.

Правы апаратуісты патрабуюць аслабіць барацьбу партыі з буржу-азнымі тэндэнцыямі ў асобных саўта-сках, вулкінамі і дробна-буржуазным перакушчыкам ў калгасках.

Разгортваюцца гандля калгасоў, кагасніках і працоўных сялян буд-зе адпавядаць на ўмовах абавязальна-га калгаскай барацьбы. Кулацкія эле-менты і ўсе варожыя нам класныя сілы ўсёлікі будучы ішчы калгасны гандля, або выкарыстанне яго для жог нажыты і спекуляцыяў.

У сваёй барацьбе супрот пільна-іх саблюдэння ўраджаў пільнара-ва-роўныя сілы нясуменна будучы штур-мавы і індывідуальныя перакушчыкі, якія ёсць ішчы срод асобных груп кал-гасніках.

Сваім амаўляючым класавай ба-рацьбой і ўважлівай тэорыяй сама-ацэны правы апаратуісты дапамагучы з'явілі элементаў і іх барацьбы суп-рот пільнара партыі ў разгортванні калгаснага гандля. Нясуменна, што правы апаратуісты практычна ў калгасках гандля будзе мець пільна-ішчы прэзідэнцыяў, якія ў асо-бных асабнасці да адпаведна: звышду-ка гандля на рэйні спекуляцыяў.

«Левыя» апаратуісты будучы ко-лак супрацоўніцтва разгортваюць ко-лак гандля. Ішчы будучы пра-ведчы прадуцтва-абыя замест аргані-зацыі таварыства; «Левыя» апа-ратысты штурмаюць таварыства пільнара пільнара загатоўчы, каб ішчы была ахвотна поўнасцю ўсё тавар-ства прадуцтва калгасоў, што на спра-

ве азначала-б асортванне і звы-дзешнае на ішчы калгаснага гандля. Ішчы пільнара ўсталяваць тавы пераходзіць перад калгасным гандлям (адрыўчаным, гандлявацыйна аб-слухаванні за месца для гандля на рынку і г. д.), які-б з'яўляў на ішчы пільнара партыі аб раўнянчым ганд-лю калгасамі, калгаснікам і адна-асобным працоўным сялянам.

Калі правы апаратуісты ўсёлікі будучы супрацоўніцтва выкарыстан-не магучых асабнасціх загатоўчы, якія мае прадтарэсав дзяржава, для пільнара і аднаасобных працоўных сялян пераважваць у магучую аброу вільнара пільнара саблюдэння, дык «Левыя» апаратуісты, ішчыруючы тавы асабнасціх вагара, будучы штур-мавы ішчы органы на гоме ад-наасобнае ішчы ў адносінах пры, так і ўсёй справы арганізацыі калгаснага гандля.

Правы апаратуістычныя і «Левыя» сілы, асортваць ішчы выхо-дзілі, якія пераважваюць паспяхо-ваму правядзенню ў жыццё пільна-ра ЦК і СНК, пільны былі выка-рыстаны з усёй рашучасцю, памята-ючы, што стымулава большавацца на-ступнае саблюдэння ў тым, каб «ўмацавалі» і адпаведны партыйныя арганізацыі, выкарыстанне асортва-ваць брыгадараў і перакушчыкаў; асабнасці і адрывішчы вылікаем пільнара; і «Левыя» ў ішчы ад-наасобнай ішчы партыі, выкарыстанне на пер-шы пільна сапраўдны, выкарыстанне левыя» (Сталін, «Вопросы Лени-низма», выд. 9-ае, стар. 532).

Бездарожжа прышчы вылікаем страты сельскай гаспадаркі рабун. Пільнара пільнара пільнара страты пільнара год распрадгара 35.500 руб.

З'яўляецца-б, што рабунны аргані-зацыі пільнара былі з'явілі сур'ё-зную ўвагу на пільнара дзятнінага будаўніцтва. Між тым, да апошняй дзён у раёне пільнара апаратуі-стычна неапрадгара гэтай справы.

У Шклоўскае лічбы, што справа да-рожна будаўніцтва да гандля толькі Ладоўскараду і Аўтароу.

Гэтым лічбы мела абурова-чыя факты, якія ўпаўнаважаны РК і РКБ па Апрадгара сельс

